

Беларускі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя Ул. І. ЛЕНІНА

№ 11 (634) Пятніца, 1 красавіка 1966 года. Год выдання XIX. Цана 1 кап.

РЫХТУЙСЯ

На парадку дня адкрытага партыйнага сходу, які адбыўся нядаўна, — важнае надзённае пытанне: аб стане студэнцкай навуковай работы. Прысутныя заслухалі і абмеркавалі даклад старшыні савета навуковага студэнцкага таварыства універсітэта В. А. Калечыца. У дакладзе адзначалася, што з кожным годам у сценах нашага універсітэта расце колькасць студэнтаў, якія жыва цікавацца навукова-даследчай работай. Калі ў 1964 годзе такіх студэнтаў было паўтары тысячы, то зараз іх ужо налічваецца звыш двух тысяч, з якіх больш, чым васемсот — члены навуковага студэнцкага таварыства. Вырасла колькасць студэнцкіх навуковых гурткоў, шырай сталі прыягвацца да навукова-даследчай работы студэнты вярчэня і заводнага навучання. Паказальным з'явілася і тое, што на рэспубліканскі агляд у мінулым годзе было прадстаўлена звыш ста шасцідзесяці студэнцкіх навуковых прац, з іх першай катэгорыі адзначаны пяцьдзесят шэсць, другой — семдзесят чатыры. Добрую ацэнку і граматы Міністэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнальнай адукацыі СССР атрымалі пяць прац студэнтаў бялагічнага факультэта на Усесаюзным аглядзе.

Але, бадаі, самае важнае заключаецца ў тым, што студэнты універсітэта сваёй пасільнай навуковай працай садзейнічаюць развіццю нашай народнай гаспадаркі.

Так, толькі сваімі даследаваннямі паўночных азёр БССР члены СНТ геаграфічнага факультэта пад кіраўніцтвам дацэнта В. Ф. Якушкі эканомілі дзяржаве трыццаць пяць тысяч рублёў. Студэнт фізфака В. С. Казлоў пад кіраўніцтвам Д. С. Умрэйкі выканаў навуковую работу па распрацоўцы экспрэснага метаду кантролю гатункаў бітумаў люмінісцэнтным спосабам. Гэтая праца была адзначана бронзавай медаллю ВДНГ, дыпламам першай ступені і грашовай прэміяй. Па папярэдніх падліках работа В. С. Казлова толькі аднаму прадпрыемству дасць да пяцідзесяці тысяч рублёў эканоміі. Многія студэнты пад кіраўніцтвам прафесара В. Г. Вафіядзі і дацэнта Н. І. Паснова выканалі значны аб'ём гаспадарча-дагаворных работ.

Студэнцкае навуковае таварыства імкнецца як мага больш звязаць сваю работу з асноўнымі навуковымі праблемамі, якія распрацоўваюцца вучонымі тых або іншых факультэтаў. На матфаку, напрыклад, у тэматыку студэнцкіх даследаванняў увайшла навуковая праблема «Краявыя задачы і асобныя інтэгральныя ўраўненні» (кіраўнік прафесар Ф. Д. Гахаў). Былы студэнт, які раней узначальваў СНТ матфака, а зараз у

Ў НАВУКУ,

чыцца ў аспірантуры, І. Камяк напісаў важную работу ў гэтай галіне, аб якой паведамлялася ўжо ў рэспубліканскім друку.

Значная ўвага ўдзялялася і правядзенню навуковых студэнцкіх канферэнцый. Так, на высокім узроўні прайшла XXIII канферэнцыя, прысвечаная Ленінскім дням. На ёй было прачытана шмат дакладаў, з якіх сорок зрабілі госці з васемнаццаці вну СССР. У сваю чаргу, каля шасцідзесяці студэнтаў нашага універсітэта прынялі ўдзел у навуковых канферэнцыях Масквы і Ленінграда, Рыгі і Кіева, Казані і іншых гарадоў нашай краіны. А студэнты-выдатнікі — члены СНТ пабывалі на практыцы і стажыроўцы ў ГДР і Польшчы.

Найбольш актыўныя члены СНТ, якія паказалі здольнасці да навуковай працы, рэкамендаваны ў аспірантуру і зараз паспяхова займаюцца ў ёй. Гэта тт. Аношка, Грыгаровіч, Рагойша, Радзецкі і іншыя.

Многа цёплых слоў было сказана выступаючымі ў адрас выкладчыкаў, якія дзейсна дапамагаюць студэнтам займацца навукова-даследчай работай. Сярод іх успаміналіся Г. Г. Вінберг, А. Е. Шкляр, Ю. С. Багданаў, А. М. Родаў, М. П. Баранава, Л. М. Шнеярсон, А. П. Хапалюк.

Старшыні факультэцкіх СНТ А. В. Жыглевіч, М. Г. Жаркоў, А. Н. Красоўскі, Б. В. Мухаева, В. І. Піскуноў расказалі аб удзеле студэнтаў у навукова-даследчай рабоце, гаварылі аб усё яшчэ слабым забеспячэнні неабходным абсталяваннем ла-

бараторый, аб недастатковай дзейнасці навуковых гурткоў і іншых недахопах. Прафесар Ф. Д. Гахаў і дэкан юрыдычнага факультэта В. А. Шкурко гаварылі аб павышэнні якасці навуковых прац студэнтаў, аб неабходнасці правядзення канкрэтных даследаванняў.

— Навуковыя студэнцкія работы, — гаварыў прарэктар універсітэта прафесар В. І. Сцяпанаў, — маюць вялікае выхавальнае значэнне. Аб гэтым усё мы павінны добра памятаць. Трэба ўсямерна расшыраць кола студэнтаў, якія займаліся б у розных навуковых гуртках. І не абавязкова, як некаторыя таварышы мяркуюць, каб потым усе студэнты — члены СНТ станавіліся навуковымі супрацоўнікамі. Гэта ім толькі дапаможа у далейшым, дзе б яны толькі ні працавалі пасля заканчэння універсітэта. Вось чаму з'яўляецца ненармальным становішча, калі толькі трыццаць працэнтаў прафесарска-выкладчыцкага калектыву займаецца студэнцкай навукова-даследчай работай.

Гэтую думку прафесара В. І. Сцяпанава падтрымаў у сваім выступленні рэктар акадэмік А. Н. Сеўчанка, які ўказаў, што кожны выкладчык у першую чаргу сам павінен паказаць прыклад у навуковай рабоце студэнтам і па-бацькоўску дапамагчы ім у гэтым. Ён таксама адзначыў, што прыемна і ра-

СТУДЭНТ!

дасна ўсведамляць, што многія былыя студэнты — члены СНТ нашага універсітэта зараз паспяхова працуюць у розных навукова-даследчых інстытутах АН БССР кандыдатамі або дактарамі навук.

Партыйны сход прыняў пастанову, накіраваную на далейшае паліпшэнне студэнцкай навукова-даследчай работы. У прыватнасці, пастанова абавязвае партком, рэктарат, партбюро факультэтаў ушчыльную заняцца пытаннямі навукова-даследчай работы студэнтаў: яна прапануе ўсім кафедрам і членам таварыства дабівацца павышэння якасці навуковых работ, а рэктарату — больш уважліва адносіцца да запытаных СНТ, заахвочваць студэнтаў, якія займаюцца навукова-даследчай працай, а таксама і іх кіраўнікоў.

І. ШПАДАРУК.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ XXIII З'ЕЗДЗЕ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

29 сакавіка, у 10 гадзін раніцы, у Маскве, у Крамлёўскім Палацы з'езду, пачаў работу чарговы XXIII з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З'езд адкрыў уступнай прамовай Першы сакратар ЦК КПСС тав. БРЭЖНЕЎ Л. І.

З'езд выбраў прэзідыум з'езда, сакратарыят, Рэдакцыйную камісію і Мандатную камісію.

Зацвярджаецца наступны парадак дня з'езда:

1. Справаздачны даклад Цэнтральнага Камітэта КПСС — дакладчык Першы сакратар ЦК КПСС тав. БРЭЖНЕЎ Л. І.

2. Справаздачны даклад Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КПСС — дакладчык старшыня Цэнтральнай рэвізійнай камісіі тав. МУРАЎЁВА Н. А.

3. Дырэктывы XXIII з'езда КПСС па пяцігадоваму плану развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1966—1970 гг. — дакладчык Старшыня Савета Міністраў СССР тав. КАСЫГІН А. М.

4. Выбары цэнтральных органаў партыі.

Са справаздачным дакладам Цэнтральнага Камітэта КПСС выступіў Першы сакратар ЦК КПСС тав. БРЭЖНЕЎ Л. І., гораха сустрэты дэлегатамі і гасцямі з'езда.

Затым з'езд заслухаў справаздачны даклад Цэнтральнай рэвізійнай камісіі, з якім выступіла старшыня Цэнтральнай рэвізійнай камісіі тав. МУРАЎЁВА Н. А.

30 сакавіка ў Маскве, у Крамлёўскім Палацы з'езду, працягваў сваю работу чарговы XXIII з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

З'езд пераходзіць да абмеркавання справаздачнага даклада Цэнтральнага Камітэта КПСС і справаздачнага даклада Цэнтральнай Рэвізійнай Камісіі КПСС.

На ранішнім пасяджэнні выступілі таварышы: М. Р. ЯГОРЫЧАЎ — першы сакратар Маскоўскага гарадскога камітэта КПСС, П. Я. ШЭЛЕСТ — першы сакратар ЦК Кампартыі Украіны, В. С. ТОЛСЦІКАЎ — першы сакратар Ленінградскага абкома КПСС, Д. А. КУНАЕЎ — першы сакратар ЦК Кампартыі Казахстана, Ф. С. ГАРАЧОЎ — першы сакратар Новасібірскага абкома КПСС, Ш. Р. РАШЫДАЎ — першы сакратар ЦК Кампартыі Узбекістана, П. М. МАШЭРАЎ — першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, В. П. МЖАВАНДЗЕ — першы сакратар ЦК Кампартыі Грузіі.

На вярчэнні пасяджэнні працягвалася абмеркаванне справаздачнага даклада Цэнтральнага Камітэта КПСС і справаздачнага даклада Цэнтральнай Рэвізійнай Камісіі КПСС.

На пасяджэнні выступілі таварышы: А. Я. ПЕЛЬШЭ — першы сакратар ЦК Кампартыі Латвіі, К. Ф. КАТУШАЎ — першы сакратар Горкаўскага абкома КПСС, Н. Н. РУСАКОЎ — слесар-інструментальшчык ленінградскага электрамашынабудаўнічага аб'яднання «Электрасіла» імя С. М. Кірава.

Затым з'езд віталі гораха сустрэты дэлегатамі і гасцямі прадстаўнікі зарубежных камуністычных і рабочых партый: таварышы УЛАДЗІСЛАЎ ГАМУЛКА — Першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партыі, ВАЛЬТЭР УЛЬБРЫХТ — Першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Сацыялістычнай адзінай партыі Германіі, ЛЕ ЗУАН — Першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Партыі працоўных В'етнама, які зачытаў прывітанне Цэнтральнага Камітэта Партыі працоўных В'етнама.

Пасля заканчэння выступлення тав. Ле Зуана з усхваляванай прамовай ад імя рабочых і ўсіх працоўных Ленінграда да дэлегацыі Партыі працоўных В'етнама звярнуўся дэлегат з'езда электрарваршчык металічнага завода імя XXII з'езда КПСС Н. М. САВІНАЎ. Ён перадаў тав. Ле Зуану вымпел ленінградскіх рабочых.

У слове-адказе тав. Ле Зуан гораха падзякаваў ленінградскім рабочым і заявіў, што гэты вымпел будзе захоўвацца вечно і перадавацца з пакалення ў пакаленне.



Студэнткі хімфака Люда СВІРКО і Оля ВАЛЬФСОН канспектуюць першакрыніцы класікаў марксізма-ленінізма.

Фота І. Бакунова.

ПРАФОРГІ ДЗЕЛЯЦА ВОПЫТАМ

Нядаўна ў кабінце друку філфака прафком універсітэта правёў тэматычны семінар. Абмяркоўваўся вопыт работы прафсаюзнага бюро філалагічнага факультэта, якое прызнана лепшым ва універсітэце. Старшыня прафкома Ул. Вялічка, расказаў, як арганізоўваецца ў іх работа ўсёй прафсаюзнай арганізацыі факультэта, пра вынікі гэтай работы:

— Наша асноўная задача, — сказаў ён, — рабіць усё

магчымае для паспяховай вучобы студэнтаў, палепшання побыту, правільнага размеркавання ступенды.

Многа цікавага расказаў Вялічка аб вопыце работы прафсаюзных курсавых груп. Толькі ўважлівае вывучэнне людзей непасрэдна ў групе дае мажлівасць наладзіць канкрэтную работу. У групе лепш, чым дзе ведаюць, каму патрэбна матэрыяльная дапамога, пуцёўка у дом адпачынку, хто не паспявае ў вучобе.

Аб цеснай сувязі прафсаюзнай арганізацыі з партыйнай і камсамольскай, аб развіцці спорту на факультэце расказалі ў спрэчках Ул. Увараў, Ул. Літвіненка, Ф. Клімавец. Выступілі таксама прафоргі іншых факультэтаў.

У канцы тэматычнага прафсаюзнага семінара выступіў дэкан — філалагічнага факультэта дацэнт Р. В. Булацкі. Ён расказаў аб жыцці, побыце югаслаўскіх студэнтаў, дзе ён пабываў летась.

А. ЛІПСКІ,
А. СЛУКА.

ПЕРАВАЛОЧАК ТУТ БЫЦЬ НЕ МОЖА

НАРОДНЫ КАНТРОЛЬ
У СТУДЭНЦКІХ ІНТЭРНАТАХ

Група народнага кантролю ўніверсітэта нядаўна правяраў саўвяданае становішча інтэрнатаў. Агульнае ўражанне—здавальняючае. Але разам з гэтым выяўлена шмат недахопаў. У пакой № 129 на вуліцы Святлово са столі валіцца тынкоўка, не выключана, што столь увогале можа рынуць. Такое ж становішча і ў шэрагу іншых пакояў чацвертага паверха. А ўся бада ў тым, што працае дах. Пакуль мароз—не вельмі цяжэ, але што будзе, як лінуць вясеннія ліўні?! У гэтым інтэрнаце даўно пара і пафарбаваць падлогу ў пакоях і калідорах.

Капітальны рамонт патрэбен у інтэрнаце па Паркавай магістралі. Кантралёры выявілі, што тут вельмі дрэнна працуе студсавет, рэдка праводзяцца яго пасяджэнні, члены студсавета мала клапацяцца побытам студэнцтва, што старшыню студсавета т. Кошмана мэтазгодна замяніць іншым чалавекам—больш энергічным, здольным на арганізатарскую работу. Студсавет гэты таксама рэдка праводзіць рэйды. Тут некаторыя студэнты замест таго, каб пайсці на лекцыі, спяць да 10—11 і нават да 12 гадзін дня. Камендант т. Рабзевіч ведае сваю справу, вопытны чалавек, але аднаму яму не пад сілу ўстанавіць кантроль за такімі студэнтамі.

У гэтым інтэрнаце 226 пакояў, з іх толькі ў 26 ёсць абрусы, у 110—кляёнкі. Аднымі і тымі ж коўдрамі тут карыстаюцца ўжо шэсць год. Не хапае таксама і пакрываў, а якія ёсць,—старыя, 8 гадоў ва ўжытку. Усё гэта факты абуральныя!.. Камсамольскія і праф-

саюзныя арганізацыі не аддаюць патрэбнай увагі справе ўліку дзяржаўнай маёмасці, не сочаць за выкананнем правіл агульнажыцця. Прафком і прафбюро факультэтаў займаюцца ў большасці толькі размеркаваннем студэнтаў па пакоях, а іншыя клопаты студэнцкага жыцця іх амаль не цікавяць. У вышкі—многія важныя і неадкладныя пытанні ідуць самацёкам.

У гарадской пральні часта абменьваюць новыя прасціны на зношаныя, старыя. Народныя кантралёры прапаноўваюць пабудаваць сваю ўласную пральню, што дасць вялікую эканомію.

Дрэнныя справы з душавымі. Яны альбо не працуюць, альбо рамантуюцца. Прыкра глядзець і на тое, што паркет у інтэрнаце № 5 больш мыюць, чым нацарапоўваюць масцікай, ад чаго падлога пачынае гніць.

Выявіўшы ўсе гэтыя недахопы, група народнага кантролю прыняла адпаведныя рэкамендацыі:

У самы блэйшы час палепшыць работу студсаветаў, асабліва ў інтэрнатах па вуліцы Паркавай магістралі і Кастрычніцкай.

Прафкому, прафбюро факультэтаў займацца не толькі размеркаваннем пакояў, але і рэгулярна праводзіць сярод студэнцтва выхавальную работу.

Як правіла, кожны год мыць ці дэзынфіцыраваць усе коўдры.

Дэканам факультэтаў часцей бываць у студэнцкіх інтэрнатах.

Група народнага кантролю ўніверсітэта.

ТВАЯ БУДУЧАЯ ПРАФЕСІЯ

Штогод на юрыдычным факультэце праводзяцца сустрачкі з цыклу: «Твая будучая прафесія». Перад студэнтамі выступаюць вядучыя работнікі суда і пракуратуры рэспублікі, супрацоўнікі міліцыі, многія выпускнікі нашага ўніверсітэта.

Нядаўна ў студэнцкім інтэрнаце па вуліцы Паркавай магістраль адбылася такая сустрачка са следчым рэспублікан-

скай пракуратуры т. Лопанам. Вопытны юрист раскажаў студэнтам аб спецыфіцы работы следчага, падзяліўся ўражаннямі з асабістай практыкі, раскажаў, як працаваў над кнігай «Парагарых слядах», сааўтарам якой з'яўляецца. Абгрунтавана адказаў і на ўсе цікавячыя студэнцтва пытанні.

А. ЯРОХІН.

МЫ РУСКІЯ ПЕСНІ—

Да веча «Гаворым і спяем па-руску» рыхтаваліся ўсе студэнты замежнага факультэта нашага ўніверсітэта. Рыхтаваліся не адзін дзень, рыхтаваліся напружана і старанна. Журні конкурсу начале з загадкамі кафедраў рускай мовы Т. П. Плешчанка адбрала для веча самыя лепшыя нумары.

Тон задавала група № 1 выкладчыка Ул. Г. Будая — студэнты з С'ера Леоне. Яны развучвалі песню за песняй. Шацёрка студэнтаў гэтай групы папяхова выканала на вечах песні «Галоўнае, рабяты, сэрцам не старэць», «Пінгвіны», «Ходзіць песенька па кругу». А Джон Сіна ўладатак прачытаў яшчэ верш Веранікі Тушновай.

Многія кубінцы, самалійцы і студэнты з іншых краін з дапамогай старшай выкладчыцы Т. І. Ліпніцкай арганізавалі хор. На вечах ў яго выкананні былі цёпла сустраць песні «Ленін заўжды з табой», «Песня аб Мінску».

У групе № 10 старшай выкладчыцы З. Я. Какошнікавай займаюцца студэнты з розных афрыканскіх краін. Сумесна яны падрыхтавалі і папяхова выканалі песні «Ты не сумуй» (з кінафільма «Вялікая руда») і «Я крочу па Маскве».

СПЯВАЕМ ПА-РУСКУ

«Вершы аб Фідэлю» на вечах прачытаў кубінскі студэнт Фера Ласаро. Добрымі майстрамі мастацкага чытання зарэкамендавалі сябе таксама кубінскія студэнты Бонне Фауста і Віктар Бартэлемі, кеніец Лунерс Элкана.


Урывак з п'ямыма Максіма Горькага суну (з вострава Капры) прачытаў самаліец Хасан Алі Касім Абды, а «Пісьмо да моладзі» акадэміка І. П. Паўлава кеніец Джон Тэка.

Як добрыя казачнікі, аматары вуснай народнай творчасці выступілі студэнты з групы № 4—Л. А. Міцкевіча. Казку-быль «Хто будзе карміць асла?» раскажаў Пуньва Даніэль, «Афрыканскую казку» — Капен Лівінгстон, казку «Мудрая прыгажуня» — Кнангой Самсон.

Праз два месяцы пачне сваю работу XV з'езд ВЛКСМ, на якім будзе разгледжана шмат надзённых пытанняў камсамольскага жыцця. Гэтай знамянальнай падзеі «Комсомольская правда» прысвяціла нядаўна артыкул «Першы крок, якім ён павінен быць?». У ім закранута праблема аб абавязках абавязку студэнтаў, аб іх адказнасці перад камсамоламі, партыяй і народам. Пра абавязак студэнта — камсамольца я расшыў пагаварыць адкрыта.

З чаго складаецца грамадскі абавязак студэнта? На маю думку, перш за ўсё — з напружанай і настойлівай вучобы, з актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці вуні. На вялікі жал, некаторыя студэнты-камсамольцы не выконваюць гэтага. Яны робяць выгляд, што многія культурна-масавыя мерапрыемствы і вучоба ім надакучыла. Для гэтага студэнта прабываюцца дзень без ніякіх спраў — вялікае шчасце. «Мы ж не пчолы, што павіны па цэлым светавым днём лятаць і працаваць», — заяўляюць яны.

Падобныя гора-студэнты ёсць і ва ўніверсітэце. Наша камсамольская арганізацыя налічвае ў сваіх радах 4800 членаў ВЛКСМ. Як бачна, армія немалая. З такой сілай, як кажучы, можна і горы з месца зрушыць. Але не тут гэта было. Амаль



Ізноў зала поўніцца песнямі. Карлас Джонсан з групы № 15 старшай выкладчыцы В. П. Вадэйка спявае «Сора кліча» і «Фанары». Яго выклікаюць на «біс».

Адзіная афрыканская дзяўчына, якая навучаецца ў нас, — Вікторыя Салім па-дзявочаму, задуманна пая «Ой, цвіце каліна». Яе замяняе на сцэне студэнт з групы № 3 выкладчыцы Г. К. Бадровай Эрнеста Насса-

ро, які выконвае песню «За фабрычнай заставай». А студэнт з Каралеўства Бурундзі Жэрар Мазабіта — Мазаба парадаваў усіх прысутных песняй «Блакiтныя гарады».

Пасля спявала і кружылася ў танцах уся зала. Вечар выдаўся на славу. Усе замежныя студэнты асабліва ўдзячны студэнтам Мінскага музычнага вучылішча імя М. Глінкі Алёне Сліва, Людміле Кадар, Тацяне Воранавай і Святлане Вінаградавай, студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі Вользе Марозавай і студэнты матфака нашага ўніверсітэта Галіне Лукашовай, якія, не шкадуючы часу, сіл і энергіі, дапамагалі ім развучваць рускія песні, рыхтавалі да веча, разам радаваліся іх поспеху.

Сваіх савецкіх сяброў не забудзе ніколі ніводзін з нас, самадзейных артыстаў. Песня, як кажучы, душа народа. Песні нашых савецкіх сяброў мы павязем у свае краіны, нібы часцінку шчодрой і пащотнай душы вялікага савецкага народа. Абдулай Абды Магамет — прэзідэнт зямлятва самалійскіх студэнтаў.

Камсамольскае жыццё

НАШ АБАВЯЗАК, — У ЧЫМ ЁН?

Крокі Ленінскай эстафеты

п'яцьдзесят працэнтаў камсамольцаў «пасіўчаюць». Паўстае пытанне: чым жа яны займаюцца? Можа, вучацца на «выдатна» і ў іх няма часу. Не, не з той яны кагорты! Асабліва гэта датычыцца камсамольцаў хімічнага факультэта. Ім у нейкай ступені сімпатызуюць камсамольцы матфака. На хімкаў шэсцьсот членаў ВЛКСМ. З іх толькі шэсцьдзесят-семдзесят удзельнічаюць у грамадскай рабоце, ідуць у нагу з жыццём, адчуваюць яго магутнае біенне. А астатнія! Астатнія адлыньваюць. Вядома, ніхто не супраць прайсціся пасля вучэбнага дня па гораду, падыхаць свежым паветрам. Але ж не трэба забывацца і пра свой абавязак, пра тое, што ты студэнт.

Ёсць і такія гора-студэнты, якія шмат прапускаюць лекцыі, спасылаючыся на «сваю занятасць». Так, студэнт другога курса юрыдычнага факультэта В. П. Місевич не здаў зімовую сесію, і выстаўіў у апраўданне, на яго, вядома, погляд, «важную прычыну»: «я няштатны

інструктар райкома камсамола, не маю часу займацца».

Мы не будзем вінаваціць толькі адных студэнтаў і кульгаючага ў вучобе інструктара. Тут вінаваты і члены камітэта камсамола і сакратары факультэцкіх камітэтаў камсамола юрфака і хімкаў тт. Саўчанка і Стройкін. Ім добра вядома пра ўсе камсамольскія справы на сваіх факультэтах. Патрэбна было адразу ж брацца за такіх студэнтаў, кантраляваць іх вучобу. Аднак імі тут ніхто не цікавіўся. Дайшло да таго, што нават член камітэта камсамола юрфака Галія Семянюк за несумленны адносіны да сваіх абавязкаў атрымала вымову і была выключана з саставу членаў камітэта.

Відаць, многія камсамольцы прыйшлі да нас, поўнаасцю не асэнсавалі свае здольнасці, магчымасці. Яны, мяркую, сталі камсамольцамі па волі тых, каму хацелася дзеля «галачкі» адзначыць рост камсамольскіх радоў. Гэтага больш, думаецца, не паўторуцца. Не паўторуцца таму, што напярэдадні XV з'езда ВЛКСМ будзе абмеркаван новы статус камсамола. У нашу сям'ю будучы тралляць толькі тыя, хто здольны апраўдаць званне камсамольца.

Зараз перад камітэтам камсамола нашага ўніверсітэта стаіць адказная задача—кіравацца і далей у сваім жыцці прынятай Ленінскай эстафетай, выхоўваць камсамольцаў сапраўднымі будаўнікамі камунізма.

Грамадзянскі абавязак кожнага камсамольца ў тым, каб быць заўсёды ў першых шарэнгах нашай моладзі.

І. УЛАДЗІМІРАЎ.

Да чарговага агляду калектывай мастацкай самадзейнасці, які абудзецца дзямі ў нашым ўніверсітэце, старанна рыхтуецца аркестр народных інструментаў.

Фота І. БАКУНОВА.

ЯК ВАС АБСЛУГОЎВАЮЦЬ?

На першы погляд, буфет у студэнцкім інтэрнаце № 3 па вуліцы Бабруйскай працуе добра. Але ці так гэта? Ці ўсё тут нармальна з культурай абслугоўвання?

На сталах, адведзеным пад чыстую пасуду, ляжаць кнігі, канспекты і іншыя рэчы. Хтосьці са студэнтаў мые рукі там, дзе мыецца пасуда.

За сталамі ў паліто, натапырыўшы каўнеры, сядзяць і ўмінаюць страву студэнты—і тыя, хто жыве ў гэтым інтэрнаце, і тыя, хто выпадкова забег сюды перакусіць. А калі хто і зніме з плеч паліто, то абавязкова кіне яго на суседні стул, або нават на стол з чыстай пасудай. А на дзвірах у буфэце вісіць шылда: «У паліто і плашчах у буфет не заходзі!».

Работнікі буфета, аднак, відаць, забыліся на яе. Бо дзейных мер да парушальнікаў распарадку ніякіх не прымаюць.

Вось і сёння заходжу ў буфет і бачу: сядзіць некалькі студэнтаў у паліто. Падыходзім. Вітаемся. Адзін з іх адрэкамэндоўваецца: студэнт фізфака Аляксандр Ключнік, жыву ў інтэрнаце па вуліцы Кастрычніцкай. А вось і яшчэ студэнт гістфака Віктар Раманчук наваліўся ў паліто на лаўку буфета.

— Спяшаюся, дый мне толькі дзве шклянкі чаю трэба, — гаворыць ён нам.

Многа старання ўкладвае дэканат падрыхтоўчага факультэта, каб навесці парадак у буфэце. Але яму аднаму цяжка справіцца з парушальнікамі. Цікава, чаму ніякіх дзейных мер не прымае прафком і студсавет інтэрната?

А што думаюць самі гэтыя студэнты?

Рыгор Асіна.

Рэдантар А. ЛОЙКА.